

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Кафедра информатики и компьютерных систем

Аннотация к дипломной работе  
**«Разработка программного модуля для бортовой системы  
энергоснабжения и коммуникации наноспутника»**

Лавручик Дмитрий Анатольевич

Научный руководитель — ст. преподаватель Огурцов А. М.

Минск, 2024

## **РЕФЕРАТ**

Дипломная работа: 54 страницы, 26 рисунков, 3 таблицы, 12 источников.

**НАНОСПУТНИК, ПРИЛОЖЕНИЕ, КЛИЕНТСКАЯ АРХИТЕКТУРА,  
PYTHON, MICROPYTHON, SQLITE**

Объект исследования: инженерная модель сверхмалого космического аппарата (далее наноспутник BSUSat-3).

Цель работы: создание программного модуля для бортовой системы энергоснабжения и коммуникации наноспутника, способной хранить и визуализировать значения с наноспутника.

Методы проведения работы (исследования): теоретический (анализ, синтез, классификация) и экспериментальный (наблюдение, сравнение, обработка данных, анализ, визуализация).

Результаты работы: был проведен анализ конструктивной схемы наноспутника в части энергоснабжения и коммуникации, разработано приложение для управления энергоснабжением слотов наноспутника, контроля параметров питания и потребления в бортовой цепи по слотам, а также контроля системы энергообеспечения наноспутника, спроектирована серверная часть приложения, проведены экспериментальные исследования разработанной системы, разработана программа, предоставляющая данные контролируемых систем в цифровом и графическом виде.

## **РЭФЕРАТ**

Дыпломная работа: 54 старонкі, 26 малюнкаў, 3 табліцы, 12 крыніц.

**НАНАСПАДАРОЖНИК, ПРЫКЛАДАННЕ, КЛЕНЦКАЯ  
АРХІТЭКТУРА, PYTHON, MICROPYTHON, SQLITE**

**Аб'ект даследавання:** Інжынерная мадэль звышмалага касмічнага апарату (далей нанаспадарожнік BSUSat-3).

Мэта працы: стварэнне праграмнага модуля для бартавой сістэмы энергазабеспячэння і камунікацыі нанаспадарожніка, здольнай захоўваць і візуалізаваць значэння з нанаспадарожніка.

**Метады правядзення работы (даследаванні):** Тэарэтычны (аналіз, сінтэз, класіфікацыя) і эксперыментальны (назіранне, параштуннанне, апрацоўка дадзеных, аналіз, візуалізацыя).

Вынікі працы: быў праведзены анализ канструктыўнай схемы нанаспадарожніка ў частцы энергазабеспячэння і камунікацыі, распрацавана прыкладанне для кіравання энергазабеспячэннем слотаў нанаспадарожніка, контролю параметраў харчавання і спажывання ў бартавым ланцугу па слотам, а таксама контролю сістэмы энергазабеспячэння нанаспадарожніка, спраектаваная серверная частка прыкладання, праведзены эксперыментальны даследаванні распрацаванай сістэмы, распрацавана праграма, якая прадстаўляе дадзенныя кантролюемых сістэм у лічбавым і графічным выглядзе.

## **ABSTRACT**

Diploma thesis: 54 pages, 26 figures, 3 tables, 12 sources.

**NANOSATELLITE, APPLICATION, CLIENT ARCHITECTURE, PYTHON,  
MICROPYTHON, SQLITE**

Object of research: engineering model of the ultra-small spacecraft (BSUSat3 nanosatellite further in the text).

The purpose of the work is to create a software module for the onboard power supply and communication system of a nanosatellite capable of storing and visualizing values from a nanosatellite.

Methods of work (research): theoretical (analysis, synthesis, classification) and experimental (observation, comparison, data processing, analysis, visualization).

Results of the work: an analysis of existing systems was carried out, the server part of the application was designed, experimental studies of the effectiveness of the developed system were conducted, a system was developed that provides and visualizes data from a nanosatellite.